

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Have you ever been to the Republic of Belarus
 так/yes не/но
калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/if yes, please specify dates, places and purpose of your previous visit
з/from **N/A** па/until **N/A** дзе/where **N/A** мэта візіту/purpose of visit **N/A**

25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года і агульны тэрмін часовага знаходжання/Previous stays in the Republic of Belarus within a current year and the aggregate term of temporary stay
1) з/from **N/A** па/until **N/A** 4) з/from **N/A** па/until **N/A** агульны тэрмін часовага знаходжання/
the aggregate term of temporary stay
2) з/from **N/A** па/until **N/A** 5) з/from **N/A** па/until **N/A**
3) з/from **N/A** па/until **N/A** 6) з/from **N/A** па/until **N/A**

-	-	-
days		

26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/Have your Belarusian visa request been ever refused or your visa was cancelled
 так/yes не/но
калі так, вызначце дату/if yes, specify the date **N/A**

27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/
Have you ever been charged with violating the Belarusian law while in Belarus
 так/yes не/но
калі так, вызначце калі/if yes, specify when **N/A** і дзе/and where **N/A**
Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай
правадзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Positive answer will not necessarily affect negatively the consideration of a visa request, but in this case
your presence is requested for an interview with a consular officer

28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Have you ever been deported from any country
 так/yes не/но
калі так, вызначце калі/if yes, specify when **N/A** і з якой краіны/and from which country **N/A**

29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/
Means of transport available for your entrance to the Republic of Belarus
Flying Private Airplane (Tail #N212JE)

30. Маршрут руху/Itinerary
Looking to invest in business

31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/
Means available for stay in the Republic of Belarus
 наяўныя сродкі/cash банкаўскія чэкі/bank cheques
 крэдытныя карткі/credit cards зваротны білет/return ticket
 дарожныя чэкі/travel cheques пражыванне/accommodation

32. Звесткі аб дагаворы медыцынскага страхавання/Medical insurance information
страховая арганізацыя (назва, адрас, тэлефон)/insurance company (name, address, phone) **Allianz. 9950 Mayland Drive Richmond, VA 23233, 866 884 3556**
сапраўдны з/valid from **June 4, 2015** па/until **June 4, 2016**

33. Сямейнае становішча/Marital status
 знаходжуся ў шлюбе/married не знаходжуся ў шлюбе/single разведзены(а)/divorced удавец (удава)/widow(er)

34. Прозвішча мужа (жонкі)/Spouse's family name
N/A

35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Spouse's last name by birth
N/A

36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Spouse's first and other names
N/A

37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Spouse's citizenship(s)
N/A

38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/Spouse's date of birth


-	-	-	-	-	-	-	-
day		month		year			

39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Spouse's place of birth
краіна/country **N/A** горад/cty **N/A**
вобласць (раён)/region **N/A**

40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/If you are accompanied by children and they are included in your passport fill in the table below

Прозвішча/Family name	Імя/First Name	Дата і месца нараджэння/Date and place of birth
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

41. Дэкларацыя/Declaration
Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне
непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва
ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаю, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць
анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і
пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаю аб неабходнасці мець падчас паездкі медыцынскую
страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь /
I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary
documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa
may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the
territory of the Republic of Belarus before my visa expires. I am aware that during my travel I need to have a medical insurance that
corresponds to the requirements of Belarusian legislation.

42. Асабісты подпіс/Signature


43. Дата падпісання/Date of signature

2	5	0	4	2	0	1	6
day		month		year			